

# Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ  
І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 34 (628)

Субота, 14 снежня 1985 г.

Газета заснавана ў верасні  
1969 года. Выходзіць  
раз у тыдзень

Цена 2 коп.



АБМЯРКОУВАЕМ  
ПЕРАДЗЕЗДАУСКІЯ  
ПАРТЫЙНЫЯ  
ДАКУМЕНТЫ

НА ЗДЫМКАХ: з дакладам на канферэнцыі выступае прарэктар па навуковай работе член-карэспандэнт АН БССР Л. А. Шамятоў. Спачатку ён скажаў аб тых даследаваніях, з якімі налектыў ГДУ іде на састурах XVII з'езду КПСС. Затым дакладчык спыніўся на задачах і проблемах, што стаяць перад налектывамі вядучай вышэйшай навучальнай установы беларускага Палесся ў адпаведнасці з аблмяркоўваемымі праектамі Асноўных напрамкаў.

Фота Н. Кір'янавай.



## АДНАДУШНАЕ АДАБРЭННЕ

10-га снежня ў актовай зале адбылася канферэнцыя налектыву ўніверсітэта. На ёй абмеркаваны праект Асноўных напрамкаў эканамічнага і сацыяльнага развиція СССР на 1986—1990 гады і на перыяд да 2000 года. З дакладам па гэтым пытанні выступіў прарэктар па вучэбнай работе член-карэспандэнт АН БССР Л. А. Шамятоў. Спачатку ён скажаў аб тых даследаваніях, з якімі налектыў ГДУ іде на састурах XVII з'езду КПСС. Затым дакладчык спыніўся на задачах і проблемах, што стаяць перад налектывамі вядучай вышэйшай навучальнай установы беларускага Палесся ў адпаведнасці з аблмяркоўваемымі праектамі Асноўных напрамкаў.

На канферэнцыі выступіў дэкан эканамічнага факультэта професар У. Д. Арешчанка, дацент кафедры палітэкнікі Т. А. Малыгіна, настасій дэкана гісторыка-філалагічнага факультэта У. П. Каваленка, загадчык галіновай навукова-даследчай лабараторыі, старшыня прафбюро геаграфічнага факультэта М. І. Аўтунка, загадчык кафедры вылічальнай матэ-

матыкі і прафаміраванія В. П. Рубанік, загадчык НДС ўніверсітэта М. І. Твардоўскі, выкладчык кафедры лёгкай атлетыкі і лыжнага спорту Г. І. Нарсікі. Яны гаварылі аб тых проблемах, над вырашэннем якіх працујуць вучоныя, выкладчыкі і супрадаўнікі іх падраздзяленняў, уносілі падрабязы і даваўці ў праект Асноўных напрамкаў, рабілі некаторыя заувагі.

У работе канферэнцыі прынялі ўдзел рактар ўніверсітэта акадэмік АН БССР лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР Е. В. Бокуць, які выступіў пры абліччаванні важнага партыйнага документа, сакратар парткома М. І. Старавойтава, прарэктар па навуковай работе М. В. Навуцьця, прарэктар па завочным наставніком Л. Н. Сечка, старшыня прафкома М. Н. Мурашка.

Удзельнікі канферэнцыі аднадушилі адбормі праект Асноўных напрамкаў і па абмеркаванаму пытанні прынялі адпаведную пастаўку.

## ПРАПАНУЕМЫЯ ДАЛАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ

У ПРАЕКТ НОВАИ  
РЭДАКЦЫИ ПРАГРАМЫ  
КПСС

У раздзеле I часткі другой мэтазгоды ўдакладніла вызначэнне камунізму (у поўнай адпаведнасці марксіца-ленинскай метадалогіі). Пралануя наступную фармулироўку:

«Камунізм — гэта высокаорганизаваннае грамадства свабодных і свядомых працаўнікоў з адзінай агульнанароднай уласнасцю ў сродкі вытворчасці, дзе праца на дабрых грамадства стане для ўсіх першынштварнай патрэбнасцю, асвядомленай неабходнасцю, здольнасці кожнага будучы прымяніцца з найбольшай ка-

рысцю для народа, дзе разам з усебаковымі разніцамі людзей, поўнай сацыяльнай роўнасцю ўсіх членіў грамадства выраступіць прадукцыйныя сілы на аснове настаяння разнавоўчай науки і тэхнікі і ў адпаведнасці з гэтым створанасцю грамадскай багацці дазволіць ажыццяўляць вялікія прынцыпы: «АД КОЖНАГА — ПА ЗДОЛЬНАСЦЯХ, КОЖНАМУ — ПА ПАТРЭБНАСЦЯХ».

У чацвёрты абзац раздзела II часткі другой да слоў «На аснове настаяння навукова-технічнага прагрэсу, наукоўскіх і пераўтварэнняў у тэхніцы і тэхнілагії, набілізацыі ўсіх

тэхнічных, организацыйных і эканамічных фактараў» дадацца таксама за кошт забесьпечэння ўзроўню грамадскіх-нармальных інтэнсіўнасці працы...».

Т. МАЛЫГІНА,  
дацент кафедры палітэкнікі.

У раздзеле V часткі другой пасля слова «Іздзялічныя дзеяньні наўніка адразу атрымлівацца глыбіней іздзяліч-тэрарыстычнага зместу» варта дадаць: «высокай дакладнасцю, канкрэтнасцю і аператыўнасцю».

Г. ВЕТЛУГАЕУ,  
дацент кафедры палітэкнікі.

## XXIX ГОМЕЛЬСКАЯ ГАРАДСКАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

7 снежня ў Палацы культуры і тэхнікі чыгуначнікаў імя У. І. Леніна адбылася XXIX гарадская партыйная канферэнцыя.

Справа здачным дакладам «Аб работе Гомельскага гарадскага камітэта Кампарты Беларусь за справа здачны пэрыяд і задачы партыйных арганізацый» выступіў першы сакратар гаркома КПБ Ю. А. Самборскі.

Справа здачным дакладам «Аб работе Гомельскага гарадскага партыйных арганізацый» выступіў старшыня С. К. Гутаў.

У работе канферэнцыі прыняў ўдзел і выступіў з прамовай першы сакратар абласцнога камітэта Кампарты Беларусь А. С. Камай.

Канферэнцыя прыняла рэзоляцыю па праекту новай рэдакцыі Программы Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Принята рэзоляцыя па праекту змяненій у Статуте КПСС.

Принята пастанова па справа здачны дакладу гарадскага камітэта партыі.

Канферэнцыя зацвердзіла даклад рэзізійнай камісіі гарадской партыйных арганізацый.

Дэлегаты канферэнцыі выбраў новы састаў гарадскога камітэта Кампарты Беларусь.

Членам ГК КПБ выбраны прарэктар па вучэбнай работе наша ўніверсітэта Л. А. Шамятоў, кандыдатам у члены гаркома партыі — сакратар камітэта ЛКСМБ В. А. Асліен-ка.

Выбран новы састаў рэзізійнай камісіі гарадской партыйных арганізацый.

У работе канферэнцыі прынялі ўдзел загадчык аддзела сельскагаспадарчага машынабудавання ЦК Кампарты Беларусь А. Б. Зуёў, старшыня вынанскама абласнога Савета народных дэпутатаў А. А. Граховскі, другі сакратар аблкома КПБ В. А. Санчукоўскі, сакратары аблкома КПБ С. П. Бабыр, І. М. Смоляр.

Абдыўся арганізацыйны пленум Гомельскага гаркома партыі, выбранага XXIX гарадской партыйной канферэнцыяй.

Першым сакратаром і членам бюро гаркома партыі выбраны Ю. А. Самборскі, другім сакратаром і членам бюро гаркома КПБ — У. А. Сарокі, сакратаром і членам бюро гаркома КПБ — Н. Ф. Іванов.

Абдыўся паследзяне рэзізійнай камісіі гарадской партыйных арганізацый. Старшыней рэзізійнай камісіі выбраны К. Гутаў.

## ДЛЯ ШЫРОКІХ МАС

Праўленне абласнога арганізацыйнага таварыства «Веды» распрацавала мерартыстычны прапаганданды перадзедаўскіх матэрыялаў. У іх реалізацыі актыўны ўдзел прымаюць найбольш востынныя і аўтарытэтныя лектары з ліку вучоных і выкладчыкаў ВНУ, спецыялісту народнай гаспадаркі.

Праўленне абласнога арганізацыйнага таварыства «Веды» азначае пленіную работу на іздзялічным фронце і грамадзанаўцаў нашай універсітэта. Цяпер найбольш часта выступаюць у лектарскіх аўдиторыях горада і вобласці па растлумачэнню праекту новай рэдакцыі Программы КПСС. Статута КПСС з пранапушчанымі змяненіямі, Асноўных напрам-

каў эканамічнага і сацыяльнага развіція СССР на 1986—1990 гады і на перыяд да 2000 года загадчыкі кафедры гісторыі КПСС кандыдаты гісторычных науку В. У. Матусевіч, в. а. загадчык кафедры навуковага камунізму кандыдат філософічных науку А. П. Касьяненка, загадчык кафедры ўсёагульных гісторычных науку Р. Р. Лазько, загадчык кафедры палітэканонікі кандыдат эканамічных науку У. Ф. Бондарца, даценты гэтаі кафедры А. І. Канаўчыч, Т. А. Мальгіна і іншыя выкладчыкі. Па тематыцы перадзедаўскіх матэрыялаў іх падрыхтаваныя зместу вытворчасці, науку

(Наш ка.)

У пункце 2 раздзела V часткі другой, дзе гаворыцца аб народнай адукацыі, лічу наебходным дадаць слова «выка-  
ваўчай» і сфармуляваць наступныя

мнінні: «...на павінна чула і своеасабова разгаваць на запытні вытворчасці, науку

словы «аднаго года» замяніць на «дзве гады».

Т. ЯЗЭПАВА,

дацент кафедры гісторыі КПСС.

У выразе «Моладзь да 25 гадоў уключыла ўступае ў партоў толькі прападавальнік ВЛКСМ» лічбу «25» замяніць на «28».

I. ТРАЦЗУСКІ,

дацент кафедры гісторыі КПСС.

У канцы § 16 дадаць: «Пры

невыканні кандыдатам у члены партыі прад'ўленіем да яго патрабаванні пірвичная партагранізацыя можа вырашыць пытанне аб йго да замяніці кандыдатастага стажу».

M. КОУЗІК,

асістэнт кафедры

навуковага камунізму.

У канцы § 16 дадаць: «При

невыканні кандыдатам у члены партыі прад'ўленіем да яго патрабаванні пірвичная партагранізацыя можа вырашыць пытанне аб йго да замяніці кандыдатастага стажу».

M. КОУЗІК,

асістэнт кафедры

навуковага камунізму.

Прапаную выключыць § 40. За 20 гадоў, якія прыйшлі пасля ўключэння гэтаі палаўніцтва ў Статут на ХХIII з'езд КПСС, ні разу не ўзнялі наебходнасць склікання Усесаюзных партыйных канферэнцыяў і ў будучыні такая наебходнасць не прадбачыцца.

B. МАТУСЕВІЧ,

загадчык кафедры гісторыі КПСС, дацент.

## СВАБОДУ Сяргею Антонаву!

Ужо больш трох гадоў пакуту ў рымскай турме па паклённікаму абынавачанню ў замаху на жыцьці Папы Рымскага балгарскі грамадзянин Сяргей Антонав. Ён стаў ахвярай буднай палітычнай правакацыі з боку імперыялістичнай реакцыі і заходах спецслужб.

Тысячы людзей добраў волі розных краін свету, Савецкага Саюза непакоіць лёс С. Антонава.

Актыўізіўцаў намаганні сусветнай грамадскасці ў абарону Сяргея Антонава. Да іх далучае свой рапчуны голос і савецкія студэнты. На праўшчым нарадзе юнацтва ў Маскоўскім дзяржаўным універсітэце імя М. В. Ламаносава яго ўдзельнікі прынай разомлююць, у якой патрабуюць неадкладнага вызвалення грамадзяніна НРБ.

Клуб інтэрнацыянальнай дружбы «Саюз» нашага універсітэта аднадушна падтрымлівае маскоўскіх студэнтаў і звартаецца да ёсіх камсамольцаў ГДУ з заклікам далучыць свой голос да разалопы ў абарону Сяргея Антонава, паставіць свае подпісы пад петыцыю за яго вызваленне.

Свой інтэрнацыянальны абазнак ужо выканалі больш тыячі членуў ВЛКСМ ГДУ.

**С. ПАСПЕЛАУ,**  
прэзідэнт-інтэрнацыянальнага клуба «Саюз»,  
студэнт гісторыка-філологічнага факультета.

Жыцьцё матэматычнага факультета

## КОНКУРС ЗАЦІКАВІУ УСІХ

Ужо некалькі гадоў запар на матэматычным факультэце працоўщица конкурса чыталніка. Сёлет ён абыўся 27 лістапада і прысягнуўся 42-й гадавіне з дня вызвалення г. Гомеля ад нямецка-фашистскіх захопнікаў. І таму ў вершах, якія гучалі на конкурсі, галоўней была тема вайны. Такія вершы хвалююць кожнага, хто любіць Радзіму, хто імкнецца ў жыцьці быць дастойным ле геральдичнага мінулага, светлага сэнсашнага дnia 1 будучыні.

Чыталчыкі паэтычныя радкі аб tym пакаленні, што ваявалі, адстойвалі ў бітвах з фашизмам, свободы і незалежнасці сваіх народов, удзельнікі конкурсу здолелі крануць сэрцы слухачоў.

Шыцьбы 1 ўсіх вайскавых працоўщицаў верш С. Гудзенка «Маё пакаленне» студэнткай-першакурсніцай В. Шамяткоўскай. Па-майстэрску здолела выкананіць «Сіфі» А. Блока трыумкурсніца Г. Сулайка. Журы конкурсу аднадушна прысудзіла абедзвеам удзельніцам першое месца.

Нікога не пакінула абыяканым своеасаблівасці чытанне студэнткі 2-га курса Л. Шкуратавай, якая заняла на конкурсе другое месца.

З глыбокай пышчотай, даверліва і шчыра чытала ўрываў з пазмы С. Вікулава «Адна на вясі» А. Арэшака з 4-га курса

студэнткай-другакурсніцай Т. Цепляковай.

Пераможцамі былі ўручаны гарнороды граматы.

Хочацца адзначыць добрае выступленне і астатніх удзельнікаў конкурсу.

Радуе тое, што ў нас на факультэце ёсць юная таленавітычныя чыталнікі. Пажадаем жа ўм поспеху ў наступных конкурсах!

**A. КАНДРАЦЬЕВА,**  
студэнтка 3-га курса  
матэматычнага факультета,  
слухачка аддзялення  
журналістыкі ФГП.

## СВЯТА ПАБРАЦІМАЙ

На мінулым тыдні ў нашай вобласці праходзіла інтэрнацыянальная свята моладзі Гомельскай, Падднёўскай, Чашскай абласцей і Еленегурскага ваяводства ПНР. Яно праводзілася ў рамках Усесаюзнай патрыятычнай акцыі «Рэвалюцыйны трохінне ірокі!» і прысвячалаася XXVII з'езду КПСС і 70-годдзю Вялікага Кастрычніка.

**У** МІНУЛУЮ суботу гасцімі нашага ўніверсітэта былі члены Саюза сацыялістичнай моладзі Падднёўскай, Чашскай вобласці. У саставе делегаты «уваходзілі» работнікі міжнароднага аддзела ЦК ССМ Ягрыка Олег, кандыдат педагогічных навук, загадчык кафедры гісторыі педагогічнага факультэта ў Чашскіх Будзёўцах Іва Самец, работнік Падоўчана-Чашскага АК ССМ па работе з піянерамі Lenka Шрабава.

Чыхаслаўская сябры былі прыняты ў рэктарапе ГДУ. Праектар па завочнаму навучан-

ню Л. Н. Сечка падрабязна расказаў пра ўніверсітэт, на факультэты і кафедры, наукаўковадаследчыя падраздзяленні, адказаў на зададзеныя пытанні.

Іва Самец у сваім выступленні гаварыў аб пастаноўцы вышэйшай адукцыі на педагогічным факультэце г. Чашкі-Будзёўцы, аб праблемах, над вырашэннем якіх дзяржаваца праца-ваць.

У час сустрачы на пытанні

гасцей адказаў намеснік сакратара парткома па ідэалагічнай работе Г. Д. Ветлугаеў, на-меснік сакратара камітэта ЛІСМБ А. Шалдукова, старшыня камітэта ДТСААФ У. А. Коўш, прэзідэнт КІДа «Саюз». С. Паселалу, адна з ветэранаў гэтага клуба студэнтаў 5-га курса, гістофіла I. Даўгун. Яны даваўт пітчамачні па пытаннях пастаноўкі партыйнай, камса-мольскай і ваенна-патрыятыч-

най работы, інтэрнацыянальных сувязей ГДУ.

Пасланцы Чыхаслаўскай аз-наёмлісі з тэлецэнтрам ўніверсітэта, некаторымі яго баракторыямі.

Сустрача прыйшла ў цэплай, сяброўскай атмасферы. На памяць аб ёй гасцям былі ўручаны сувеніры.

**НА ЗДЫМКУ:** на сустрачы ў рэктарапе.  
Фота У. Чысціка.



## У ГДУ — замежныя студэнты

# НАСЫЧАНАСЦЬ КОЖНАГА ДНЯ

Сёлета ў нашым універсітэце ўпершыню прыступілі да вучобы замежныя студэнты. Пасля заканчэння падрыхтоўчага факультэта БДУ ім. У. І. Леніна на матэматычным факультэце ГДУ займаецца восем юнакоў і дзяўчын з Рэспублікі Ірак, Народнай Рэспублікі Бенін, Рэспублікі Зімбабве і вострава Маўрыкій. Разам з савецкімі студэнтамі яны вывучаюць гісторыю КПСС, алгебру, матэматычны аналіз, геаметрыю і іншыя прадметы. Акрамя таго, для іх арганізаваны рэгулярныя занятыя па рускай мове.

Напружанае і імкліве студэнцкае жыццё — лек-

цы, практичныя і семінарскія занятыя, штодзённая самастойная работа з падручнікамі, канспектамі, дэвенднікамі, слоўнікамі... Вялікую дапамогу нашым замежным сабрам аказаўшыя выкладчыкі, іх аднакурснікі.

У вольныя ад вучобы час замежныя студэнты з вялікай цікаўнасцю знаёміца з нашым універсітэтам, горадам. Ім падабаюцца Гомель, гасцініны гамяльчане. Удзельнічаюць першакурснікі і ў грамадскіх жыццях.

Напрыклад, Аль-Абайдзі Мезал і Матура Дамайанці прынялі ўдзел у перадачы абласцнага тэлебачання, прысвечанага Міжнароднаму дню студэнтаў, а таксама ў вечары «Ану, першакурснік!». Кундз Ралан з поспехам выступаў за зборную каманду матфака па міні-футболу. Джуци Анджа добра ведаўшыя як здольнага шахматы-

ста — пасля заняткаў яго няредка можна бачыць за шахматнай дошкай у партых з савецкімі студэнтамі. З задавальненнем наведваюць замежных студэнтаў цырк, кінатэатры. Несумненна, прыемныя уражанні засталіся ў іх ад экспкурсіі па кандытарскай фабрыку «Спарта». Цікава і змястоўна прыйшла экспкурсія і ў дзіцячыя сад № 114. Замежных студэнтаў іх савецкіх сабору пічыя віталі тут хлебам-сольлю гаспадары ў наўгародскіх беларускіх касцюмах, а потым гости змаглі азнаёміцца з умовамі выхавання дзеці, гутарылі з імі.

Вялікую цікаўнасць прайяўляе да наших замежных сабору і савецкая моладзь. Іх запрашалі на маладежныя вечары, арганізаваныя Цэнтральным РК ЛІСМБ і камітэтам камсамола дарожніца-будаўнічага тэхнікума. Ці-

кавая сустрачы прывёў з замежнымі навучонцамі і КІД нашага універсітэта. Кафі Фелікс, Сукута Сайкалодык, Ашыдзі Мары-Габрыэль, Нунахон Нікала і іншыя студэнты з задавальненнем расказвалі сваім сабрам аб краінах, адкуль яны прыхалі да нас, ад барадз'е ў суйчынікаў за лепшую будучыню, за мір ва ўсім свеце.

Розныя лёсі, розныя характары, розныя захапленні ў замежных студэнтаў, якія вучыца ў нашым універсітэце. Але ёсць у іх і агульныя мари. Зразумела, галоўная — каб на Зямлі быў мір і людзі розных краін сябравалі між сабой.

**У. КОВАЛЬ,**  
нам. дэкан па работе з замежнымі навучонцамі,  
дацент кафедры рускага,  
агульнага і славянскага  
мовазнаўства.

## У ВНУ краіны

# НЕЗВЫЧАЙНАЯ «ЗАЛІКОЎКА»

Незвычайнай «залікоўкай» для регістрацыі паспяховасці ўведзены ў Днепрапрацтвіскім інстытуце інженернай чыгуначнага транспарту. Яны выдаюцца студэнтамі на адзін семестр.

Пасля кожнага заніку, калекціўм або курсавай работы гэтая книшка «худзее» на адзін лісток. З выстаўленымі адзнакамі гэты

лісток вакроўваецца ў інфармацийнага вылічальнага цэнтра ВНУ. У паміж ЭВМ накапліваючыя звесткі і ад выкананні будучымі спецыялістамі плана самастойнай работы ў першыя паміж сесіямі. Пры неабходнасці гэтыя даныя перадаюцца на экраны дыспілэй, якія устаноўлены ў рэктарапе і на ўсіх факультэтах. Яны да-

юць дакладнае ўяўленне аб тым, як працуе кожны студэнт і ўсё вучэбныя групы на працы семестра.

Аўтаматызаваная сістэма кантролю вучэбнага працэсу дысыпілніве выхаванцаў ВНУ, выпрацоўвае ў іх наўмы паставленай работы і дазваляе абыходзіцца без аўралаў перад сесіямі.

## Цярэзасць — норма жыцця

# ДЗЕЙНІЧАЦЬ АКТЫЎНА, ЭФЕКТЫЎНА

Дням адбылося пасяджэнне агульнауніверсітэцкай камісіі па барадз'е з п'янствам. Заслушана пытанне «Аб выкананні пастановы ЦК КПСС «Аб мерках па праадоленiu п'янства і алкаголізму» на эканамічным факультэце». З інформаціяй па ім выступіў дэкан эканомфака прафесар У. Д. Арешчанка. Ен, у прыватнасці, адзначыў, што курагія груп азнаёмілі студэнтаў з п'янствам. Складзены спісы студэнтаў, якія дапускалі выпадкі парушэнняў альялкагольнага занятыя.

На пасяджэнні камісіі выступілі як старшыня прафсаюза і слухачкаў ГДУ». Па гэтым пытанні быў праадведені таксама сход жыкароў інтерната № 4. Расправаваныя факультэцкія мерапрыемствы па антыалкагольнага праагандзане. На камсамольскіх сходах аблеркаваны не-прыстойныя ўчынкі студэнтаў Ганчарова і Філіповіча. У іншых сходах з п'янствам. Складзены спісы студэнтаў, якія дапускалі выпадкі парушэнняў альялкагольнага занятыя.

У прынятай пастанове дэканату і прафбюро эканамічнага факультэта рэкамендавана актыўізація работы па антыалкагольнай праагандзе ў працэсе вучэбных занятыяў, удасканальваць са-

мастойную вучэбную падрыхтоўку студэнтаў, прадумена арганізація культурных адпачынкаў моладзі. Небаходна таксама зрабіць больш дзейнічным кантроль за работай куратараў і студэнцкіх саветаў па выкананні антыалкагольнага занятыяў. паўнай выконавецці выправацаваныя на факультэтах мерапрыемствы, актыўней дамагацца ўступлення вікладчыкаў, супрацоўнікаў і студэнтаў у таварыства барадз'е за цярэзасць.

У народных універсітетах

# ЭЛЕКТРОНІКА І ВЫТВОРЧАСТЬ

Сучасні тэмпры росту вытворчасці абудоўліваюць неабходнасць замены ўстарэйшых электрамеханічных сістэм новымі, больш дасканальнамі і надзеінымі. Крытэріем навукова-тэхнічнага прагресу лічыцца ступень укараненія ў розныя галіны дзеянісці чалавека электроннай апаратуры. Яна давае разку павысьць прадуктыўнасць фізічнай і разумовай працы, падешыце тэхніка-еканамічных паказчыкаў вытворчасці і вырашэнія такіх задач, якія нельга пераадолець іншымі шляхамі. У гэтым і заключаюцца інтэнсіфікацыя вытворчасці і навукова-тэхнічны прагрэс. Напрыклад, наші станкабудаўнічы заводы імя С. М. Кірава выпускаю станкі, аснащаныя гідрапривадам. Цяпер ён пачынае спецыялізацыю на выпуску станкоў з цірысторнымі прывадамі і прыстасаваніямі лічбаза-праграмнага кіравання. Інтэнсіўна мяніеца на новае і больш удасканаленне апрацоўваючae аbstaляванне. Яно адпавядаe сучаснаму тэхнічнаму ўзроўню. На заводе ўпершыню

маніпуляція роботы-маніпулятары для работы на станках.

Пастаянна развіваецца і ўдасканальваецца элементная база электронікі, пашыраючыя сферы яе выкарыстання. Пачынаючы з 70-х гадоў, пераважная частка электроннай апаратуры выпускаецца на інтегральных мікросхемах. Для таго, каб больш эфектыўна выкарыстоўваць новае аbstaляванне, рабочыя і ITR павінны паставяць палаўніць свой тэарэтычны і практычны ўзровень па навейшых дасягненнях навукі і тэхнікі. Іменне з гэтай мэтай пры ГДУ адкрыты народны ўніверсітэт радыёэлектронікі. Вольтныя выкладчыкі чытаюць лекцыі на высокім навукова-тэхнічным узроўні. Мы набываєм глыбокія веды па электроніцы ногу, а таксама тэарэтычныя асновы работы электравылічальных машын і лічбовых праграмных прыстасаваній на прыватнасці. Выучвачы на лекцыях тэмы мы практычна замаўлюваем у лабараторыях ўніверсітета. Выкладчыкі вучыць нас

уменію працаўца з прыборамі, якія паступаюць на вытворчасць. Такая пастаўніца навучання ў народным універсітэце электронікі садэйчына трывалым замацаванню тэарэтычных ведаў. Гэта мы адчуле ўжо на першым годзе навучання.

Асабіст я вучуся ўжо другі год. Лекцыіны і практычныя заніткі дали мне вельмі многае. Хачу сказаць: для таго, каб больш эфектыўна выкарыстоўваць новае аbstaляванне, свой прафесіональны ўзровень павінны павышаць усе рабочыя і інженерна-тэхнічныя работнікі.

Хачу выкарыстаць узячыннасць рэктару народнага ўніверсітэта радыёэлектронікі Э. М. Инспектараву за арганізацыю карыснай для грамадства справы, а таксама дэкану факультета М. Ц. Баранаву і выкладчыку У. В. Арлову за іх змястоўную лекцыю.

**A. КВАСАУ,**  
электрык станкабудаўнічага завода імя С. М. Кірава, слухач народнага ўніверсітэта радыёэлектронікі.

## Вучоныя рэспублікі – універсітету



НА ЗДЫМКУ: (злева направа) загадчык сектара рускай мовы Акадэмікі навук БССР А. Н. Булыка, загадчык кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнавства ГДУ прафесар П. У. Сцяцко і вучоны сакратар

тэорнага інстытута камісіі, ст. навуковы супрацоўнік АН БССР Л. А. Антанюк у час кансультациі па дыпломных работах піцікурскай гісторыка-філалагічнага факультета.

Фота Д. Баярьша.

## Інтэрнат – твой дом

# УСЁ ЗАЛЕЖЫЦЬ АД НАС

Ці будзе цікавым жыццё моладзі ў інтэрнаце, залежыць у многім ад таго, хто ўваходзіць у яго студсавет. У быгучым навуковальным годзе амаль поўнасцю змяніўся састав студсавета інтэрната № 1. У яго выбраны юнацкі і дзяўчынкі, якія амаль увесі свой волны час аддаюць таму, каб жыццё жыхароў студэнцлага дома было разнастайным, насычаным і цікавым. У першую чаргу хочацца называць прэзідэнтамі студэнтак гісторыка-філалагічнага факультета Вялічыніцы Баранавіч, Ірыны Старушэнка, Ядвігі Шацілавіч, будучага фізіка Васілія Іонірава, Дзялякучы ім, у інтэрнатуре праведзена шмат цікавых мерапрыемстваў.

Многія ўдзельнікі сустрэчы з ветэрнамі вайны і працы М. І. Рабенкам, І. А. Яромавым, В. Г. Козырам надоўга запамятаў іх расказы аб сваім наяўлікім юнацтве, ад узведзенія ў Вялікай Айчыннай вайне, цяжкасцях аднаўлення з руін разбураных гарадоў і вёсак. Цёпла віталі жыхары інтэрната сваімі ганаровыя гасці, уручылі ім сувениры, выступілі перад імі з літаратурно-музычнай кампазіцыяй «Нікто не забыты, нішто не забыта».

Пры актыўным удзеле жыхароў інтэрната прыйшло ў яго чытальнай зале аблеркаванне пастаноўніцкіх партыяў і ўрада «АБ мерах па баражбе з п'янствам і алкаголізмам». Студэнты запрасілі да сябе ўчастковага ўрача-тэрапеўта паліклінікі № 6 М. А. Гоманаву, юрыста К. К. Ламчаноўскага, выкладчыцу кафедры грамадзянскай абароны і медпадрыхтоўкі дацэнта І. В. Хадалевіч. Яны выступілі з карот-

кімі лекцыямі аб шкодзе алкаголю, адказалі на шматлікія пытанні студэнтаў.

Вельмі цікава праішла сумесная сустрэча студэнтаў – члену клуба інтэрнаціональной дружбы «Саюз» і турыстычнага клуба «Адасіе». Рабіты амбівалісь волытамі работы, праглядзелі фильмы і слайды аб водным паходзе на байдарках па рэках і азёрах Карэлі, аб горным паходзе на Каўказ. Амаль увесі вечар не змаўкалі акорды гітары, маладэ́жныя і турыстычныя песні.

А юдайдаў на нас у інтэрнат прыйшли ўдзельнікі фестываляў моладзі і студэнтаў у Берліне і Маскве: загадчык кафедры вышэйшай матэматыкі дацэнт У. М. Семянянук і студэнт 4-га курса фізічнага факультета М. Жукевіч. З цікавасцю слухалі ўсе іх расказы аб незабытых фестывалях сустрэчах, аб той атмасфере цепелі і сардечніцы, якую панавала на гэтых форумах моладзі.

Свайме шматлікімі ўражаннямі ад убачэння ў краінах Скандинавіі падзяляўся студэнт эканамічнага факультета Э. Строгін, які юдайдаў вірнуўся з падарожжа па гарадах Даніі, Нарвегіі, Швеціі і Фінляндіі.

Адным словам, варта толькі захачець юнацкам і дзяўчынкам з карысцю праводзіць волны час у сваім студэнцкім дому, як назу́сёды сум пакіне яго сцэны.

**M. БУКАТАУ,**  
старшина студсавета інтэрната № 1,  
студэнт 3-га курса фізічнага факультета.

# НЕЗАБЫЎНЫЯ І ПАМЯТНЫЯ СУСТРЭЧЫ

Такі мы ўжо народ, студэнты, наўгародскія, неспакойныя. Нас заўсёды вабілі дарадкі дарогі, ізвядаваныя сцежкі, таемніцы непазнанага, неадкрылага. Таму з атакіх ахвотай і цікавасцю адгукнулася на прапанову сваіх куратораў В. І. Смікоўскай і В. С. Генашава дараду горад-горад Мінск і раздзілу народнага пісменніка Беларусі Я. Купала.

Ты тая калыска, што яго калыхала.

Ты тая кропка, што сіл

прыбаўляла.

Тут, на гэтым хутары, уноч пад Івана Купала ў беднай сялянскай сям'і (мы хутка пераканаліся ў гэтым) нарадзіўся Іван Дамінікавіч Луцкіч, наш Купала. У гэтай маленкай хатцы, дзе чадра дыміла луцьна. Мы слухалі экспурсавода, а ў думках адна за другую прыпамнівалі карысную сустрэчу з пастам на Вязынцы, у дому-музее Я. Купалы ў Мінску.

Раніго, калі цяткі толькі падзядзікала да прыгарараду Мінска, мы сядзелі ля вокнаў, глядзелі праз цемру на залатыя агейныя стапіцы, якія, здавалася, падмірвали, бышчы шчыра віталі сваіх неіспытайлівых гасцяў. І вось за вокнамі паволі працільны будынак вакзала. Другіна высыпалі на перон, усхвалявалі, у чаканы пікавых і запамінальных сустрэч.

Горад лягчы адзначываў, а клапатлівы аўтобусы, трамваі, трапелібусы, метро ўжо працягнулі свае паслугі. Мы нарадзіваліся ў метро. Цікава было паглядзець, як аформлены стапіцы, чым уразілі ранніх гасцей метраполітэна. Простыя, але з густам аформленых стапіцы, кожная з якіх – частка гісторыі роднага краю, напалі распілкі. Магчымы, у метрапалітэнах Масквы, Ленінграда было нешта больш кідкае, але нам, гамяльчанам, мінскіе метро спадабалася больш, бо яно ж наша, беларуская. У ім было сваё хараство, свой твар.

Не паслепі мы падзяліцца ўражаннямі ад убачання ў метро, які нары кураторы ўжо вялі нас па рашэнію Мінску, па яго запаветных місцінах.

Вось мы на плошчы Якуба Коласа перад помнікам вялікаму паэту і яго героям. Застылі ў трыўожных маучыні. Прышлі па мімічы словам, якія зрабілі гэтыя людзі для нас, молады, для наступных пакаленій, якія вялікі павінна быць наша любоў і павага да іх.

Наведалі мы і могілкі на Маскоўскай шашы, дзе пахаваныя многія беларускія пісменнікі, выдатныя дзеяцьці партыі і юрады. Мы ўскладілі кветкі на могілкі П. М. Машэрава, І. Мележа, А. Кулішова, У. Каракеўчы, А. Макаёнкі. Стаялі ў задумені і адчувалі, якія многі зрабілі гэтыя людзі для нас, молады, для наступных пакаленій, якія любоў і павага да іх.

Ужо вяртаючыся дадому, стомленыя і крыху прыціхлы, мы вырашылі падзяліцца сваімі ўражаннямі ад усяго таго, што ўбачылі, начапу за дзень. Правялі аннетаванне. І амаль кожны з нас падкрэсліў вялікае хаваўчае і пазнаваўчае значэнне тыхіх пaeздаў, тыхіх сустрэч з цікавымі людзьмі. Гэтая ж пaeздка яшчэ больш згуртавала нас, адкрыла цікавыя і непaзторныя свет прыгожага, свет беларускай пазы.

Ізноў началіся знаёмія студэнціні буды. Але ўсе мы ў чаканіі новых пaeздаў, новых творчых сустрэч з цікавымі людзьмі, з гісторыі філалагічнага факультета.

**Наталля МАКЕЕВА,**  
Святлана РОГАВА,  
студэнткі гр. ВР-21,  
ВР-22 гісторыка-  
філалагічнага факультета.

